

## **Гарадзенская арганізацыя ППС у 1890–1900-я гг.**

У 90-я гады 19 – на пачатку 20 ст. Гародня з’яўлялася адным з галоўных цэнтраў рэвалюцыйнага руху на беларускіх землях. Неабходна падкрэсліць, што гарадзенскія нелегальныя групы мелі некалькі выразных рысаў, якія адрознівалі іх ад антыцарскіх арганізацый як у цэнтры Расійскай імперыі, так і ў Карапеўстве Польскім. На ўзнікненне пэўных асаблівасцяў гарадзенскіх групаваў паўплываў шэраг фактараў, сярод якіх асноўнымі можна лічыць нацыянальны і сацыяльны склад жыхароў горада, адносную блізкасць Гародні да такога буйнага рэвалюцыйнага цэнтра, якім была ў той час Варшава, а таксама асабістая якасці найбольш выдатнага арганізатора гарадзенскага нелегальнага рабочага руху Пятра Шумава\*.

У Гародні з канца 1880-х гадоў дзеянічаў гуртак, які складаўся галоўным чынам з інтэлігенцкай радыкальнай моладзі. Сябры гэтага гуртка падтрымлівалі сувязі як з польскім “Практэрыйтам-II”, так і з нелегальнімі арганізацыямі ў Пецярбургу, Кіеве і ў іншых гарадах цэнтральнай Расіі. У 1893 ці 1894 г. да гэтага гуртка далучыўся студэнт Пецярбургскага тэхналагічнага інстытута Пётр Шумаў, па нацыянальнасці рускі, які нарадзіўся і вырас у Беларусі<sup>1</sup>. Летам 1894 г. жандары высачылі канспіратыўную сходку гурткоўцаў на кватэры ваеннага доктара Сяргея Галуна ў памяшканні вайсковага шпіталю і арыштавалі яе ўдзельнікаў. Сярод арыштаваных быў і П.Шумаў, якому пасля арышту ў адміністратыўным парадку на тры гады забаранілі выезд з Гародні<sup>2</sup>. Апынуўшыся ў такім становішчы, Шумаў не спыніў нелегальнай дзеяніасці і пачаў прыкладаць шмат намаганняў для пропаганды рэвалюцыйных ідэй у асяроддзі гарадзенскіх рабочых. Вакол яго склалася невялікая група жыдоўскай моладзі – Давід Вайс, Саша Вікер, Вольга Кавенокі, Раіса Фейгенберг, Ліза Ліпнік, Келя Лапін. Акрамя таго, П.Шумаў наладзіў контакты з некалькімі чыноўнікамі-паллякамі, якія спачувалі Польскай сацыялістычнай партыі (ППС). Гэтыя людзі ў далейшым

\* Пётр Шумаў нар. 25. VI. 1872 г. у Гародні. У 1892-94 гг. вучыўся ў Тэхналагічным інстытуце ў Пецярбургу, дзе прымаў удзел у студэнцкім руху. Пасля вяртання ў Гародню ў 1894 г. актыўна ўключыўся ў нелегальную працу і хутка стаў на чале Гарадзенскай рэвалюцыйнай арганізацыі. Неаднаразова быў арыштаваны. У 1907 г. эміграваў у Парыж. У Польшчу вярнуўся толькі ў 1933 г. Урад II Рэчы Паспалітай прызнаў заслугі Шумава і ўзнагародзіў яго Крыжам Незалежнасці.

<sup>1</sup> Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta L.Wasilewskiego. Pamiętnik. T. 13. L. 140.

<sup>2</sup> Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. w latach 1898-1910 // Niepodległość. Warszawa, 1937. T. XVI. S. 513.

сталі асновай Гарадзенскай рабочай арганізацыі. Удзельнікі гуртка займаліся ў асноўным распаўсюджваннем нелегальнай літаратуры сярод рабочых жыдоўскай нацыянальнасці. У 1896 – 1897 гг. Гарадзенская арганізацыя наладзіла цесную сувязь з Варшаўскім камітэтам ППС, адкуль у Гародню пачалі рэгулярна паступаць пэпэсаўскія выданні<sup>3</sup>. Пётр Шумаў ужо ў той час імкнуўся далучыць свой гурток да Польскай сацыялістычнай партыі, аднак гэтаму перашкаджала нежаданне значнай часткі сяброў яго гуртка, якія ў большасці былі русіфікованымі жыдамі. Апроч таго, у асяроддзі кіраўніцтва ППС пераважала меркаванне, што працоўныя няпольскай нацыянальнасці на гістарычнай Літве павінны ўваходзіць у склад якой-небудзь іншай саюзнай ППС партыі.

Але ў другой палове 90-х гадоў 19 ст. на землях Літвы і Беларусі не было ні воднай уплывовай арганізацыі, якая магла б стварыць канкурэнцыю ППС. Тыя невялікія групы расійскіх, літоўскіх і жыдоўскіх сацыялістаў, што існавалі ў гэтыя гады на беларускіх землях, былі занадта слабыя і разрозненыя. Нават і праз дзесяць гадоў лідэр ППС Юзаф Пілсудскі меў падставы сцвярджаць: “Я ўпэўнены ў tym, што яшчэ пару гадоў бесперапыннага развіцця нашай працы... мы будзем тут фактычна стаяць на чале ўсіх рухаў, будзем вельмі сур’ёзнай сілай”<sup>4</sup>.

Цэнтральны Рабочы Камітэт ППС на чале з Ю.Пілсудскім з часу заснавання партыі прэтэндаваў на кіраўніцтва рэвалюцыйным рухам на землях даўняга Вялікага Княства Літоўскага. Належыць заўважыць, што хаяць ППС імкнулася весці актыўную працу сярод рабочых беларускіх гарадоў дзеля стварэння ўласных арганізацый, аднак гэтая дзеянасць суправаджалася значнымі цяжкасцямі. Па-першае, колькасць пралетарыяту ў Беларусі ў канцы 19 – пачатку 20 ст. была адносна невялікая, што моцна звужала сацыяльную базу ППС, па-другое, працэнт палякаў-рабочых у беларускіх гарадах (на іх у першую чаргу разлічвалі пэпэсаўцы) быў даволі нізкі\*, а беларусы, жыды і рускія больш ахвотна далучаліся да сацыял-дэмакратіі з СДКПіЛ, РСДРП і Бунду, з чым, дарэчы, польскія сацыялісты ў прынцыпе былі згодныя. ППС заўсёды знаходзіла прыхільнікаў сярод іншых групуў насельніцтва, і ўплывы яе заставаліся даволі заўважальнымі<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Тамжа. S. 514.

<sup>4</sup> Piłsudski J. Wystąpienia na konferencji CKR PPS 16-17 grudnia 1903 r. w Mińsku Litewskim / / Pisma zbiorowe. Uzupełnienia .Pod red. A.Garlickiego, R.Swietka. Warszawa, 1993. T. II. 1898-1914. S. 47-48.

\* Ускосна пра вузкую базу ППС сведчаць лічбы распаўсюджвання асноўнага органа гэтай партыі - газеты “Robotnik”: з 1100 асобнікаў, выдадзеных у 1895 г. і развеззеных па гарадах Расійскай імперыі, на землі даўняга ВКЛ прыйшлося толькі 70, у 1896 г. - з 1170 экзэмпляраў толькі 50.

<sup>5</sup> Jurkiewicz J. Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905 - 1922. Poznań, 1983. S. 36; Piłsudski J. Wystąpienia ... S. 40.

У 1896 – 1897 гг. кіраўніцтва ППС звярнула ўвагу на ўзрастанне рэвалюцыйнай актыўнасці сярод працоўных на тэрыторыі даўняга ВКЛ і, каб захаваць свой контроль за нелегальнай працай на гэтых землях, вырашыла стварыць асобную арганізацыю. Так узнякла “Русская социал-демократическая партія”, якая мела свае групы ў Гародні, Беластоку, Вільні і Пецярбургу<sup>6</sup>. Часам гэту арганізацыю называлі партыяй “Рабоче знамя” па назве газеты, якую яна выдавала ў Беластоку. Узначальвалі партыю пэпээсавец Мікалай Татараў і Маісей Лур’е<sup>7</sup>. Гарадзенская арганізацыя таксама падтрымлівала з ёй сувязь. Праіснавала “Русская социал-демократическая партія” нядоўга, у 1899 г. яна была разбітая арыштамі. П.Шумав спрабаваў аднавіць яе дзеяніасць і з гэтай мэтай ездзіў у Пецярбург і Харкаў, але яго намаганні не далі вынікаў<sup>8</sup>.

У 1897 г. у ППС з’явіўся моцны і ўплывовы канкурэнт у сацыялістычным руху сярод жыдоў на тэрыторыях даўняй Рэчы Паспалітай. Ім стаў створаны ў Вільні Усежыдоўскі рабочы саюз Расіі і Польшчы (Бунд), які прэтэндаваў на кіраўніцтва ўсім жыдоўскім рэвалюцыйным рухам да мяжы аседласці. Бунд хутка просі паступова пераймаў у ППС ініцыятыву сярод жыдоўскага пралетарыяту.

Змяніўшаяся сітуацыя выклікала крызіс ў Гарадзенскай рабочай арганізацыі, якая, як ужо адзначалася, складалася з жыдоў. На канферэнцыі, што адбылася восенню 1898 г., частка сяброў Гарадзенской арганізацыі асуздзіла Бунд за раскольніцкую дзеяніасць і пастанавіла ўступіць у ППС, нават “нягледзячы на супраціў Цэнтральнага Рабочага Камітэту”<sup>9</sup>. У гэтым рашэнні хутчэй за ўсе сказаўся папярэдня гады цеснага супрацоўніцтва з польскімі сацыялістамі і асабістая пазіцыя Шумава, які ў той час ужо глыбока захапіўся польскімі справамі. Быў створаны Гарадзенскі рабочы камітэт ППС у складзе 50-60 рабочых, у асноўным жыдоў, які ў 1898 – 1900 гг. актыўна вялі пропаганду сярод сваіх адзінаверцаў<sup>10</sup>, а з 1899 г. началі праводзіць адкрытыя акцыі – забастоўкі, дэмансстрацыі, маёўкі<sup>11</sup>. Астатнія частка арганізацыі (каля 200 чалавек) аб’ядналася з Бундам і стала называцца Гарадзенскім сацыял-дэмакратычным камітэтам Бунда.

З сярэдзіны 1900 г. П.Шумаву ўдалося распачаць пропаганду сярод гарадзенскіх католікаў. Першымі пад яго ўплыў трапілі Францішак Ігнатовіч,

<sup>6</sup> НГАБ у Гародні. Ф. 2, воп. 22, ад.з. 716, арк. 1, 6; Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. ... S. 515.

<sup>7</sup> Pietkiewicz K. Mojżesz Łurje i “Robocze znamię” // Niepodległość. Warszawa, 1932. T.VI. S. 26 - 40.

<sup>8</sup> Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. ... S. 516.

<sup>9</sup> Тамжа.

<sup>10</sup> Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Літвы. Ф. 446, воп. 4, ад.з. 228, арк. 2.

<sup>11</sup> Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. НД-904; Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. ... S. 517.

які браў урокі ў Шумава, і вучань выпускнога класу гарадзенскай гімназіі Браніслаў Шушкевіч. У 1901 г. у Гародні прыехаў Мікалай Клачэўскі, перакананы пэпээсавец, які актыўна ўключыўся ў нелегальную дзеянасць. Неўзабаве яго кватэра стала адным з цэнтраў Гарадзенскага камітэту. З цягам часу да арганізацыі далучыліся рамеснік Ян Сівэк (да прыезду ў Гародні належалаў да Варшаўскай арганізацыі ППС), слесар Францішак Эйдукевіч і Яніна Міхнеўская, уладальніца маёнтку Міневічы. У тым жа 1901 г. гарадзенскія пэпээсаўцы здолелі арганізаваць нелегальную друкарню, у якой найчасцей друкавалі розныя адозвы і інфармацыйныя бюлетэні, што дазволіла значна паширыць рэвалюцыйную агітацыю ў асяроддзі рабочых Гародні<sup>12</sup>. Неабходна заўважыць, што сярод сяброў Гарадзенскага рабочага камітэта, нягледзячы на рознанациональны склад, панавала талерантнасць, заснаваная на асэнсаванні агульных інтарэсаў.

На рубяжы 19 - 20 ст. групы ППС паступова ўзнікаюць у іншых гарадах былога ВКЛ. Да арганізацый у Вільні, Гародні, Беластоку далучаюцца гурткі Бярэсця, Слоніма, Ваўкавыска і некаторых мястэчак<sup>13</sup>. Усе яны ў 1902 г. былі аб'яднаны ў аддзел, які насыў назыву “ППС на Літве”. Часам яго называлі Гарадзенскай арганізацыяй ППС, аддаючы належнае моцы і значэнню гарадзенскай групы. Акрамя таго, у Гародні да 1905 г. знаходзіўся Акруговы камітэт “ППС на Літве” (позней – Літоўскі рабочы камітэт), які ўзначальваў П.Шумай.

Дзеянасць рэвалюцыянероў заключалася, як правіла, у правядзенні сходаў на канспіратыўных кватэрах\*, дзе чыталі нелегальную літаратуру і займаліся самадукацыяй, а таксама ў індывідуальнай пропагандзе пэпээсавскіх ідэяў сярод рабочых. З 1903 г. публічныя акцыі Гарадзенскай арганізацыі набываюць большы размах, а яе актыўністы працуюць над стварэннем нелегальных груп у навакольных мястэчках і вёсках – Індуры, Крынках, Ласосна.

Імкненне кіраўнікоў ППС захаваць і паширыць свае ўплывы ў Беларусі сярод няпольскага насельніцтва прымушала іх працягваць працаўцаў над стварэннем на землях даўняга ВКЛ новай рэвалюцыйнай арганізацыі, якая магла б замяніць “Русскую соціал-дэмократическую партію”. Асновай гэтай партыі стала т.зв. “беларуская група” у Варшаўскай арганізацыі ППС. Да нея належалі Марыян Фальскі, Францішак Завадскі, браты Станіслаў і Казімір Трускоўскі і іншыя пэпээсаўцы, якія былі родам з заходніх земляў Беларусі,

<sup>12</sup> Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. НД-915, НД-1113.

<sup>13</sup> Wajner M. Do historii P.P.S. na Litwie. Wspomnienia o połączeniu Polskiej Partii Socjalistycznej na Litwie i Litewskiej Socjal-Demokracji (L.S.D.) 1904—1907 // Niepodległość. Warszawa, 1937. T. XV. S. 331.

\* У 1902 г. такіх кватэр у Гародні было больш дзесяці.

добра ведалі беларускую мову, мясцовых звычаяі і мелі ўжо вопыт нелегальнай працы<sup>14</sup>. Летам 1904 г. гэтую группу назвалі Сацыялістычнай Партыяй Белай Русі (СПБР). Новая партыя практычна не мела сацыяльных базы на беларускіх землях, таму яе аддзелы былі створаны толькі там, дзе існавалі моцныя групы ППС, а менавіта, у Гарадні, Менску, Варшаве<sup>15</sup>. Дзейнасць новай партыі павінна была абавірацца галоўным чынам на сродкі і структуры Гарадзенской арганізацыі ППС. Праводзіць равалюцыйную работу члены СПБР планавалі ў асноўным сярод беларускага насельніцтва. Дзеля гэтага ў канцы лета 1904 г. у Гарадні была арганізаваная яшчэ адна друкарня спецыяльна для СПБР. Якое значэнне прыдаваў ЦРК ППС гэтай справе паказвае і тое, што стварэннем новай друкарні займаліся асабіста бліжэйшыя супрацоўнікі Ю.Пілсудскага Валеры Славэк і Аляксандар Прыстар, а рэдактарам павінна была стаць жонка іншага вядомага пэпэсайца Фелікса Перля. Яніна Міхнеўская пераклада з польскай мовы на беларускую ўлёткі “Наставу час”, “Царская гаспадарка” і “Гутарка аб тым, куды мужыцкія гроши ідуць”. Аднак шырока разгарнуць дзейнасць гэтая друкарня не паспела, таму што ўжо ў канцы 1904 г. яна выпадкова была выкрыта жандарамі<sup>16</sup>.

У гэтых аbstавінах СПБР шукала супрацоўніцтва з Беларускай Сацыялістычнай Грамадой. У рэшце рэшт яе дзейнасць звязлася да выпуску вышэйпералічаных улётак, да якіх пазней былі далучаны адозвы “З вайны” (каstrychnік 1904 г.), “Наставу час!” (люты 1905 г.)<sup>17</sup>, “Якая карысьць народу з выборнага правицельства”, “Братцы мужыкі”, “Прызыуны!”. Значную колькасць гэтых улётак распаўсюджвалі сябры БСГ<sup>18</sup>.

З 1904 г. Гарадзенская арганізацыя пачала прапаганду сярод салдатаў гарадзенскага гарнізона, які складаўся з 101-га Пермскага, 102-га Вяцкага, 103-га Петразаводскага і 171-га Кобрынскага палкоў, 26-й артылерыйскай брыгады, крэпаснога, абознага, 4-га сапёrnага батальёна і дзвюх сотній казакаў. Гэтай справай займаліся Аляксандар Дзяканau і Уладыслаў Матушэўскі.

Крывавыя падзеі студзеня 1905 г. у Пецярбургу выклікалі прыкметны водгук у Беларусі. Разам з іншымі рэвалюцыйнымі партыямі павялічыла сваю актыўнасць ППС на Літве. Найбольшага размаху яе дзейнасць дасягнула ў Гарадні. Сябры гарадзенскай арганізацыі яшчэ больш увагі пачалі надаваць прапагандзе і агітацыі сярод рабочых і сялян навакольных вёсак. Значна ўзрасла

<sup>14</sup> Turonek J. PPS wobec białoruskiego ruchu rewolucyjnego w latach 1902—1906 // Studia Polsko-Litewsko-Białoruskie. Pod red. J.Tomaszewskiego, E.Smulkowej, H.Majeckiego. Warszawa, 1988. S. 104.

<sup>15</sup> Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. НД-696/3.

<sup>16</sup> Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. ... S. 536.

<sup>17</sup> НГАБ у Гарадні. Ф. 366, вол. 1, ад.з. 94, арк. 105-106.

<sup>18</sup> Turonek J. PPS wobec białoruskiego ruchu ... S. 104; Луцкевіч А. За дводццаць пяць гадоў (1903 - 1928). Мінск, 1991. С. 21.

актыўнасць рэвалюцыйнай працы сярод салдатаў. На працягу 1905 г. гарадзенскія пэпэсаўцы ў супрацоўніцтве з Бундам і РСДРП арганізавалі некалькі дзесяткаў дэмансстрацый і забастовак на гарадзенскіх прадпрыемствах<sup>19</sup>.

У гэты час кіраўніцтва ППС шмат намаганняў накіроўвала на ўзмацненне разглінаванай Баявой Арганізацыі (БА). У яго планы ўваходзіла пашырэнне дзейнасці БА не толькі ў Каралеўстве Польскім, але і на тэрыторыі былога ВКЛ. У Беларусі найбольш моцнымі былі групы Баявой Арганізацыі ў Гарадзенскай губерні, дзе летам 1906 г. налічвалася 7 інструктараў, 11 тэхнікаў і 11 пяцёрак баявікоў, падзеленых на чатыры аддзелы БА, разам 70 чалавек<sup>20</sup>. У іншых мясцовасцях Беларусі пэпэсаўскіх баявікоў было вельмі мала. Яны значна саступалі па ўзроўню арганізацыі групам БА ў Каралеўстве, а іх акцыі не мелі такога маштабу, як у Польшчы, і эффект ад дзейнасці быў малаадчувальны<sup>21</sup>. У Гародні Баявая Арганізацыя была створаная ў красавіку 1905 г. Яна складалася з пятнаццаці рабочых на чале з Міхалам Панкевічам<sup>22</sup>. Зброю для баявікоў прывозілі з Прусіі праз Граева і Сувалкі. Летам і восенню 1905 г. сябры БА правялі некалькі экспрапрыяцый, а таксама захоплівалі друкарні (для выпуску сваіх улётак і іншых матэрыялаў), нападалі на жандараў і паліцэйскіх. Імі быў забіты памочнік начальніка Гарадзенскага губернскага жандарскага ўпраўлення падпалкоўнік Грыбаедаў<sup>23</sup>. У каstryчніку 1905 г. у Гародні з'явіўся Пётр Шумаў, вызвалены з Варшаўскай цытадэлі. Ягоны вопыт і энергія надалі акцыям ППС яшчэ большы размах і арганізаванасць. Самага вялікага накалу барацьбы дасягнула ў каstryчніку-снежні 1905 г. пад уплывам усерасійскай забастоўкі і ўзброенага паўстання ў Москву<sup>24</sup>.

У канцы снежня 1905 г. пасля забастоўкі салідарнасці з паўстаўшымі рабочымі Масквы гарадзенская паліцыя і жандары правялі некалькі рэпресійных акций. У выніку іх было арыштавана шмат актыўістаў, у тым ліку члены Рабочага камітэта Эва Хвілівіцкая і Мікалай Клачэўскі. П.Шумаў, А.Дзяканава, Баляслай Руткоўскі былі вымушаны нелегальна выехаць з горада.

У іншых гарадах Беларусі, дзе ППС на Літве мела свае аддзелы (Менск, Берасце, Слонім) яе сілы былі значна меншыя. Рэвалюцыйны рух там альбо не

<sup>19</sup> НГАБ у Гародні. Ф. 366, вол. 1, ад.з. 105, арк. 158; Ф. 2, вол. 22, ад.з. 1100, арк. 4-7; Ф. 366, вол. 1, ад.з. 90, арк. 122, 124, 205; Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. НД-1114, 914, 915, 919.

<sup>20</sup> Pajak J. Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904 - 1911. Warszawa, 1985. S. 90.

<sup>21</sup> НГАБ у Гародні. Ф. 366, вол. 1, ад.з. 91, арк. 888.

<sup>22</sup> Pajak J. Organizacje bojowe... S. 67.

<sup>23</sup> НГАБ у Гародні. Ф. 366, вол. 1, ад.з. 92, арк. 170-171; ад.з. 98, арк. 1-17; ад.з. 96, арк. 159; ад.з. 92, арк. 29.

<sup>24</sup> Szuszkievicz B. Organizacja Grodzieńska P.P.S. ... S. 533 - 548.

дасягнуў такога ўздыму, як у Гародні, альбо ім кіравалі прадстаўнікі беларускіх і расійскіх нелегальных арганізацый<sup>25</sup>.

У 1906 г. крызіс, які ўжо некалькі гадоў паступова нарастаў у Польскай сацыялістычнай партыі, прывеў да яе расколу ў Карапеўстве і поўнага разладу ў дзеянасці на беларускіх і літоўскіх землях. Акрамя таго, малаўстойлівая частка сяброў партыі прызвестках аб рэпрэсіях і катаваннях у турмах хутка дэмаралізавалася і адышла ад актыўнай дзеянасці. Пасля шырокамаштабных арыштаў ліпеня-верасня 1907 г. Гарадзенская арганізацыя разам з групамі ППС ў Бярэсці, Слоніме, Беластоку, Кобрыне практична спынілі сваю работу<sup>26</sup>. Толькі праз некалькі гадоў пэпээсаўскі рух пачаў адраджацца ў Беларусі, у tym ліку і ў Гародні, але ў гэты час ім ужо кіравалі новыя людзі, якія ставілі перад сабой іншыя мэты.

### Дадатак

Улёткі, выдадзеныя СПБР у каstryчніку 1905 г. Арфаграфія і стыль поўнасцю адпавядаюць арыгіналу.

### Якая карысць народу з выбарного правицельства

Жыцем и кроюю тысячэй людзей дабываецца цяпер рабочы народ новага парадку у нас. Хоча ён гибели самодзержауна гарадзенскага правицельства, што абрекало, ашуквало, глумилосе як само хацело над рабочым народом. Хочэ народ дабицца правицельства народнага, правицельства выборнага.

Паслухайце што гэто значыць правицельство выборное. Выборное правицельство значыць такое, што нема цара самодзержауна, ни яго “гасударственнага савету”, а просто народ увесь выбирайе сабе усякіе лет колькі людзей, каторые и будуць упраўляць гасударством. Выбираць па справедливосці трэба гэтак: гасударство падзелено на вокруги, якбы на уезды. Ва усяком вокругу усе людзі сабираюцца на сходы и выбирайаць сваіх поуномочных. Паложым, палажэнне на 20 тысяч людзей выбираць аднаго, — так кали в уезьдзе дзьвесыцы тысяч людзей, то на уезд выбирайць трэба дзесяцёх поуномочных. Выбираюць усе чисто людзі поунолетніе — як мужчыны, так кабеты, паны, мужыки, жыды, рускіе, салдаты — усе, хто толькі жыту, усе на роуном прави. Ведамо усякі

<sup>25</sup> НГАБ у Гародні. Ф. 366, воп. 2, ад.з. 105, арк. 31; Ф. 2, воп. 25, ад.з. 1390, арк. 1-3; Ф. 366, воп. 1, ад.з. 93, арк. 59, 154, 259, 417-419; 9, КП-15199.

<sup>26</sup> Тамжа. Ф. 366, воп. 1, ад.з. 91, арк. 549, 1023-1025.

выбирацьме чалавека, что для народу будзе якнайлепши, што разумее чаго трэба народу. Кали пападзецса хто кепски, то яго народ скине и на други раз выберэ другого. Выбор робицца патаемны — значыць усяки на карточцы запишэ како ён хочэ (хто неграмотны таму хтонебудзь други напишэ). Усяки сваю картачку аддасьць тым людзям, што заведуюць выборным дзелом на сходзи. Усе карточки у кождым вокругу разгледзяць — и за ким найбольш голосу прыдзецца — такіе и выберуцца.

Гэтакіе выборные поуномочные ад народу будуць правиць гасударством замяст цара з яго гасударственным саветом. Заграницаю народы даuno ужэ дабилисе такого парадку. И много лепей им жыць стало. Парадки там саусим другіе як у нас. Парадки такіе, што народ жыць можэ. Скажэм аб их слоу кольки, каб ясно усім стало якая карысць прыдзе з правицельства выборнаго. Каб народ ведау, якіе парадки у гасударстві павинны быць. Каб зразумеу, чаму стольки тысяч рабочаго народу гине, жиця не шкадуе, каб такое новое правительство мець.

Вот вазьмем насамперад акцызы и податки. Цяпер плацяць их мужыки и работники, паны саусим немнога плацяць, бо цар паноу бережэ, а народ хитро гнэмбиць. Кали цар паднимай месячуо кольки таму акцызы, то не падняу ён их на якіе вина заморскіе ці другіе выдумкі панскіе, а небось падняу их на соль, на запалки, на водку — на такие значыць матэріялы, каторымі найбольш народ рабочы жыве. Народное правительство перэмениць гэто: акцызы саусим знясе, перш на тые тавары, каторые для жыця усякаму канечне патрэбны, а з часам і саусим ніяких акцызу не будзе. Зато плаціцьмецца податок подлуг таго, якіе хто мае даходы, які маёнткі. Хто мае немнога, не павиненничого плаціць податку будзе. Не мало гэто народу паможэ — падумайце тольки, што дзісь у сярэднім подлуг аблічэння цар выцягае акцызамі з адной сям'і мужыцкой (п'яць душ) на год больш за трыйдцать рублёу. А идуць гэтые гроши не народу на дабро, цару и царским чыноуникам на выгоды. Народное правительство даходы у гасударстві так накирие, каб долю народну паправиць. Не будзе гэтульки войска як цяпер, не будзе такой доугой ваеннай службы. Не трэба будзе стольки грошэй трациць на ваенное дзело надарэмне. Правицельство народное дасць народу дарэмныя школы, такіе, што у их можно будзе много научыцца. Навука у народных школах будзе дарэмная, кармиць, адзеваць таксамо будуць дарэмне. Усякое дзиця прымушэнно будзе зато скончыць такую школу, людзей неграмотных саусим не будзе. Правицельство народное заведзе дарэмную для народу помоч дакторскую. На старасць усякаму чалавеку што усё жыць сваё працау дасць хлеб дарэмны. Далей ведаеце вы, як па маёнтках? і фабрыках багачы да паны заганяюць працаю рабочы народ. Вот правительство народное выдаць такі закон, каб нигдзе ніяки работнік не

працауа даужэй за 8 часоу на дзень (цана астанецса тая самая). Правицельство народное усе казённые лесы и казённую землю аддасьць у карыстанне хеурам мужыкоу, што свайго не маюць, каб пражыць. Ад паноу землю адкупаць яно будзе и народу даваць у карыстанне. А найважнейшая реч — першым дзелом народное правительство пазваляцьме народу гаварыць, писаць, што захочэ, дасьць право рабіць сабрання, работничыя змовы, каб кідаць работу и дамагацса большэй заплаты. Перашкадаць таму яно не будзе, не будзе прэсьледоваць тых людзей, што народ бараницса ад крыуды научаюць. Будзе на ўсё свабода. Прауда адкрыеца перэд народом — зразумее ён прауду и памалу апошнюю сваю крыуду знясе, крыуду ад паноу, што з яго працы жывуць. Як зрабіць каб народ ад панской неволі асвабадзіусе — много трэба гаварыць. Аб гэтом пишэм мы у других? наших? соціалистычных ксіонжках. Адно скажэм. Нападаць на двары, красыци разганяць паноу — и не можно и гэто ничего не толькі не памаглобы, а ящэ зашкодзилоб на палажэнне народу. И верце. Як не адчыніушы насамперэд дзывярэй, не увойдзеш у хату — так не разнёсши правительства, не маючи свабоды гаварыць, писаць, сабирацца, нельгъ як мае быць бараницса ад паноу. И войско и цэнзура, и жандармы, — ўсё паноу пілнуе, ўсё іх бароніць пры царском правительстве.

Зразумееце цяпер, чаму народ рабочы ни жыша ни крови свае не шкадуе, адно каб дабицца правительства выборнага. Цар пробовау выкруціцца, ашукаць народ. Выдаў ён ужэ два манифесты ашуканскіе, назначае ён «народную думу», нібы то народных выборных, хаця там пан мае такое право як цэлая волосць мужыкоу. Кольки там разных хитрых кручкоу у тых манифэстах — просто дзиво. Но не ашукае цар народу. Разумее гэто народ, разумее ашуканства царских манифэсту, разумее што цар сторону паноу дзерхыць. Разумее, што цар цяпер як народ весь падняусе, дае манифэсты, каб выкруцицца. А нехайбы народ прыцих — то зноу старое вернуу бы цар, здавиу бы народ зноу.

Чакаць добра ад цара — гэто што чакаць, каб грушка на верби вырасла.

Нехай усюды загарыцца бунт. Тагды далой цара и яго памочнику. Тагды сам народ кликнε выборных з усяго гасударства, каторых выбирайць усе людзи на роуном прави. Тые выборныя падумаюць над усими парадкамі у гасударстві расійскому. Яны дадуць свабоду людзям гаварыць, писаць, сабирацца. Яны назначаць з таго часу каб было заусюды правительство выборнre. Яны дадуць для особных? краю, для Польши, для нашэй Беларуси, для Літвы и для других больших краю, где асобные народы жывуць, дадуць аутономію. Гэто значыць — дадуць право каб усяки такі край апроч таго што для усіх земель разам ведзецца — каб усяки над сваими власными патрэбами сам радзіу, сам сабе законы становіу. Наш беларускі край таксамо дастане аутономію, мецьмем сваих выборных, свой сэйм, збирацца ён будзе у Минску ці у другом городзе на Беларуси.

Значыць як свабоды так аутономію, свой власны сэйм — дастанем мы не ад цара, а ад такого сабрання выборных? людзей з усяго гасударства. Науперад значыць трэба такое сабранне саваць. Яно завецца — констытуцыйное сабранне. А гэтые законы што яно дасьць завуцса констытуціей.

Мы значыць трэбуем констытуцыйнаого сабрання, каб яно, а не цар — выдало законы для усіх людзей, народу и краю у гасударстві цяперашняго цара. Ад цара же мы ничего не хочем — вон з царон, вон з усім царским правицељством.

Проч з царскими слугамі. Проч з царскими манифэстамі.

Трэба нам сазыва констытуцыйнаого сабрання для усяго гасударства. Выбираць поуномочных да яго будуць усе поунолетніе людзи тайно, адразу, на роуном праві.

Ад констытуцыйнаого сабрання мы трэбуем даць асобную аутономію для нашэго Беларускага краю, каб мы мели асобны свой сэйм, каб самі гаспадарамі были у сваёму краю.

*Соціялістычна Партія Белой Русі.*

Акцябр 1905 року.

Прачытайце, што написано и раз и други. Саберэцесе разам, прачытайце у голос і талкуйце над тым, што написано, каб усе добра зразумели.

Потым перэдайце другім чытаць.

### Братцы мужыки!

З усіх старон штораз новыє идуць да вас слухі аб страшэнном паустанні народу рабочаго, аб бунци, што дзесяткі милёноу рабочаго народу абняу.

Цар са сваімі губернаторамі, асэсорамі, спраунікамі, ураднікамі да другімі памочнікамі як піяука впіусе у народ, як шашэль тачыу яго. Морэм крую народна ліласе на вайне дзеле распусты цара і царских чыноунику. А цяпер податкоу трэба мильёны з народу узяць, даугі ваенныя плаціць, а цяпер голод у двадцаті расійскіх губернях. А цяпер усюды між народом беда, людзей на вайну, на службу ваенную цар пабрау — працеваць, зарабляць нема каму. А цяпер байцса цар вернуць салдатоу з вайны, каб не даведаусе ад их народ таго зьдзеку, каторы над има рабіли, байцса каб не расказали яны як японцы жывуць, каб не паказали тае крыуды, што тут народ ад цара церпиць, акб не збунтавали процы цара усяго народу.

Но як шыло з мешка, так прауда народу паказаласе. Стая народ бунтавацца, вон гнаць стая такого цара, трэбовать стая правицељства выборнаго. Цар пробуе выкруцицца — стая выдаваць манифэсты. Вот назначае ён “гасударственную Думу”, каторую народ выберэ. У тую думу цар дапускае найбольш паноу,

мужыки и работники ледзьве яе панюхаць магчымуць. Былабы дума, цар рабійбы з ю што хацеубы, ничего яна яму не зашкодзилаб акрадаць народ. А прынамне як паднялиб податки, то народ думаубы што гэто дума винавата, думаубы што цар сам дык лепшы для народу за якіе там выборные.

Но не удаласе хитросьць цару. Зразумеу гэто народ, не схачеу царскае думы. Стая народ сабирацца па гарадах дзесяткамі і соткамі тысяч, стая радзицца. Не хочэм мы, акзуя народ, ашуканской царской думы, мы хочэм свабоду мець гаварыць і сабирацца, мы хочам каб не цар піяука усю роуну з думау ци без думы правиу. Мы хочэм каб правили гасударством людзи выбранные па нашай волі. А покуль будзе цар, заусюды народ душыць ён будзе. Кали што добрахо и зробиць як е бунт, то нехай бунт прицихне — цар зноу рабицьме так, як дауней было. Трэба раз ужэ цара и царское правицельство разнесыци.

Хапіусе народ усюды да бунту, царскую гаспадарку стая ламаць, разганяць царское правицельство.

Бунт штораз ідзе большы. Што у цянерашнім бунци было — праста расказаць трудно. Вот у Маскве, у Пецербургу, у других гарадах стая сабирацца народ тысячами, змауляцца стая да вяликаго бунту, да такого бунту, што весь народ абниме, з которого згине царское самодзержауе. У Рызи, у Варшавы, царских палицейских біць стали, як сабак. Цар завёу ваенное палажэнне па многих гарадах, но ничего яно не памагло, народ так само бунтавау, сабирайсе, талкавау, песъни проци цара пеу. На Кауказі ужэ месяцау кольки як паустау народ, у Расіі бунт усюды, у Фінляндіі так само. Усюды бунт. Залезныя дароги усе ва усём гасударстві стали, не идуць паравозы, вагоны, нема як ехаць, нема як перавезыци тавар. Міліоны страты усяки дзень мае з таго правицельство, дый яшчэ бунт паднимаетса штораз большы. Работники па фабрыках кинули усюды работу — ніяки тавар не ідзе. Рабочы народ вышэу на вулицу, стая пець свае работничые песъни, стая гаварыць, разъясняць другім, што за зладзейства идуць з праклятаго царскага правицельства. Цар паслау войско стрэляць у народ. Войско не усюды паслухало — стало и яно памалу бунтавацца, стала и у яго прауда исыци. Стали и салдаты хадзиць на работничыя сабраннія, стали и яны між сабой талкаваць, дайходзіць прауды — стали и яны памалу бунтавацца проци цара, злучацца з народом. Бунт пашоу усюды, штораз большы и большы.

Задрыжау цар,угледзеу, што прышли апошніе яго дні. Выдау ён другі манифэст — пишэ што ужэ папраудзі дае свабоду писаць, сабирацса. гаварыць — што народных выборных справедливе назначыць.

Цар розных подлых хитросьцей пробуе. Вот вышэу сакрэтны прыказ, каб як пасварыць адных людзей з другіми, напрыклад хрысьцян з жыдамі. Ведамо што як людзи з сабой сварацца — то на цара не пойдуць дружно. Цар бацца дружбы рабочага народу. Знае ён, што як паднимаютса міліёны людзей дружно,

жыды и хрысьцяне, рускіе, паляки, усе — тагды вяликая сила у их. Такая сила — гибель правицельству несе. Так вот што цар з правицельством устройваоць. Переадзеваоць падкупленых гарадавых да разную другую сволоч — адных за жыдоу, других за хрысьцян. Тые з сабою ныбыто умысьне пасварацса, пабьюцса, стануць стрэляць да других людзей. Бегаоць так па сваemu городу ци мястэчку, крычаць “бій жыдоу”, “жыды баранецесе”. Гдзе народ цёмны, там яны яго ашукаюць и зробяць вялику рэзню. Вот недаuno у Адэси быу такі «жыдоуски пагром», много людзей было забityх, раненых. Як их узяли у бальницу, як разгледзелисে — дык там усё найболші переадзетые палицэйскіе. Памятайце и вы, жыды такі самы народ братни, як усякіе другіе. Памятайце, что гэто правицельство такіе бітвы устройвае. Не дайцесе абмануць. Калиб хто такі падкуплены царом стау крычаць да людзей “бійце жыдоу”, то вы не жыдоу, а яго за тое бійце. Так зрабили польскіе работники у Варшаві: яны пазабивали царских падкупленых зладзеу, што крычали, намауляли на вулицах біць жыдоу.

Так, братцы, дружно стаяць усім трэба. Дружно на бой проци цара исьци. Морэм бунт народны цяпер пашоу. Не съыхнё ён?, пакуль царскага самодзержауя не разнесе, покуль не заведзе выборнаго, народнаго, справедливаго правицельства.

Взвыаем вас усіх. Работники гинуць, бунтуюцса каб и им и вам, мужыкам, лепей жыць стало. Так памагайце жа вы таварыщам вашым рабочым. Памагайце царское правицельство разносіць. Прывыляем вас:

1) Не заплациць нигдзе податкоу. Каб нихто плащиць правицельству царскому не съмеу.

2) Прывыуным да войска дабравольна не исьци. Нехай хиба беруць усякаго ваеннаю силою. Усюды супраціуляцса.

3) З чыноуніками царскими дзела не мець. Ни з урадниками, ни з прыставамі, ни з земскими. Сами свой суд па прыговору рабеце як трэба. А да гэтай царской сволочы, да гэтых вашых піявок николи ни з чым не съмейце исьци. Так, якбы их на съвеци не было.

4) Слухаць начальства царскага адкажэцесе. Не слухайце ніяких царскіх законоу. Сабірайцесе у съята па вёсках, па кирмашох, па мястэчках?, — чытайце гэтакіе безцензурные листки, научайце адны других гэтаго што тут написано.

Разом з усім рабочым народом, што кроюю и жыцем сваим лепшэй для нас доли дабиваецса, станьце. Усяки хто на нашэ ваззванне рабицьме як тут сказано — прыяцель народной справы. Хто не паслухае нас — той проци народу идзе. Усяки чалавек павинен стаць за народ. А як звернем правицельство, як будзем выбирайць поуномочных выборных, памятайце такую раду вам даем. Выбирайце таких людзей, што знаюць народные патрэбы, што чытали много безцензурных ксіонжэк. Што будуць трэбоваць для вашаго краю асобнаго

упраулення, што будуць трэбоваць покарациць час ваеннай службы, даць народу бесплатныя школы. Таких людзей выбирайце, што ни панам, ни уваласцях да канцэляріях правительству не падлізываюцса, што справедлівые и парадочніе люди.

Податкоу не плаціць, на службу ваенную не исъци, з правицељством дзела не мець, правицељства не слухаць

*Соціялістична Партия Белой Руси.  
Акцябр 1905 року.*